

## ПОМИНАЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ СЕЛЬСКИХ ПОГРЕБАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ БЕЛОРУССКОГО ПОДВИНЬЯ XIV–XVIII вв. И ВОПРОСЫ ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИИ В СВЕТЕ ДАННЫХ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ<sup>1</sup>

*Виктор Черевко*  
*Новополоцк, Беларусь*

Статья посвящена вопросам интерпретации поминального инвентаря, полученного при археологических раскопках сельских погребальных памятников Белорусского Подвинья XIV–XVIII вв. В отличие от погребального инвентаря, поминальный инвентарь был найден на незначительной глубине. Он был представлен фрагментами керамической посуды. Поминальный инвентарь может использоваться для датирования погребального памятника.

*Ключевые слова: погребальный памятник, поминальный инвентарь, погребальный инвентарь, Белорусское Подвинье*

Сельские погребальные памятники Белорусского Подвинья XIV–XVIII вв. представляют собой недостаточно изученную категорию археологических объектов. В основной своей массе они являются безынвентарными, т.е. не содержат погребального инвентаря [1, с. 176–177, 181]. Это не только ограничивает возможности изучения погребальной практики и материальной культуры населения указанного периода, но и усложняет датировку погребений. В этой связи отдельного внимания заслуживает поминальный инвентарь, представленный на сельских могильниках Белорусского Подвинья XIV–XVIII вв. довольно часто.

Погребальным инвентарём называется совокупность вещей, сознательно помещаемых в могилу вместе с погребённым. Это могли быть личные вещи, еда и т.д. [2, с. 196]. Безынвентарность сельских погребений не подразумевает полного отсутствия в них предметов. Она предполагает лишь отсутствие погребального инвентаря. К примеру, достаточно часто фиксируемые при раскопках фрагменты гробов к погребальному инвента-

---

<sup>1</sup> Работа выполнена в рамках НИР «Формирование антропологического состава и адаптивного статуса населения Полоцкого Подвинья в XI–XIX вв.» в рамках задания 1.1.02 «Социально-экономические процессы на территории Беларуси в IX – начале XXI в.: источниковедение, историография, антропология и другие специальные исследования» ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016–2020 гг.

---

рю не относятся и потому не учитываются. Безынвентарность погребений по данным археологии не означает их изначальной безынвентарности. В значительной степени отсутствие остатков одежды и обуви объясняется несохранностью вещей из органических материалов [3, с. 278–279]. Ведь археологическому изучению доступен не сам погребальный памятник, а его сохранившиеся остатки [4, с. 69].

Предметы, находящиеся в погребении, но не относящиеся к погребальному инвентарю, А.В. Квятковская обозначила как «внемогильный инвентарь» [5, с. 67]. Внемогильный инвентарь исследованных А.В. Квятковской каменных могильников Понёманья и Подвинья внемогильный преимущественно представлен фрагментами керамической посуды, выявленными под каменными намогильями [5, с. 61]. Каково происхождение этих фрагментов керамики?

Присутствие фрагментов глиняной посуды на кладбище объясняется поминальными традициями населения Белорусского Подвинья. Этнографически зафиксирована практика поминания непосредственно на кладбище [6, с. 385]. При этом часть кутьи и других ритуальных блюд оставляли умершим [7, с. 420]. Взятую на поминки посуду также оставляли на кладбище, а не забирали с собой [8, с. 94]. Этнографами описан распространённый на территории Белорусского Подвинья обряд «прыкладзінаў», совершаемый в течение года после похорон и включающий поминание умершего на кладбище [9, с. 452].

С учётом указанных этнографических данных керамический материал, выявляемый в верхних пластах культурного слоя могильников XIV–XVIII вв., является не просто свидетельством поминальной практики, а результатом осуществления ритуальных действий, т.е. является поминальным инвентарём. На ритуальный характер использования посуды указывает и А.В. Квятковская [5, с. 61].

Археологически присутствие фрагментов керамики в верхних пластах культурного слоя отмечено на кладбищах XIV–XVIII вв. Новый Балецк Городокского района (раскопки О.Н. Левко), Туржец 2 Полоцкого района (раскопки Д.В. Дука), Ивесь и Долгое Глубокского, Жерносеково и Клещино Бешенковичского, Дубровка Городокского районов (раскопки автора) [10, с. 136; 11, с. 265; 12–18]. Данный поминальный инвентарь позволил уточнить период функционирования погребальных памятников, либо даже датировать их.

Безусловно, поминальный инвентарь является менее надёжным источ-

ником, чем инвентарь погребальный. Однако, малое количество захоронений с погребальным инвентарём на сельских кладбищах Белорусского Подвинья XIV–XVIII вв. заставляет внимательно относиться к фрагментам керамики, выявляемым вне могил.

1. Климов, М.В. Погребальные памятники полоцкой округи XIII–XVIII вв. / М.В. Климов, В.В. Черевко // Полоцк: Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в IX–XIII вв., летопись древних слоев, Полоцк и его округа в XIV–XVIII вв., ремесло, денежное обращение и торговые связи Полоцка в средневековье (по данным археологии, нумизматики и письменных источников), культура и просвещение в средневековом Полоцке / О.Н. Левко [и др.]; редкол.: А.А. Коваленя (гл. ред.); науч. ред. О.Н. Левко. – Минск : Беларуская навука, 2012. – С. 176–182.

2. Погребальный инвентарь // Археологический словарь / У. Брей, Д. Трамп. – М. : Прогресс, 1990. – С. 196.

3. Чараўко, В.У. Інвентар пахаванняў Беларускага Падзвіння XIV–XVIII стст. (дапытання аб безынвентарнасці пахаванняў) / В.У. Чараўко // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння Л.В. Аляксева, Віцебск, 28–29 кастрычніка 2010 г. / [Рэдкал.: Г.У. Савіцкі, В.А. Шышанаў]. – Мінск : Медисонт, 2012. – С. 275–280.

4. Ольховский, В.С. Погребально-поминальная обрядность в системе взаимосвязанных понятий / В.С. Ольховский // Советская археология. – 1986. – № 1. – С. 65–76.

5. Квятковская, А.В. Ятвяжские могильники Беларуси (к XI–XVII вв.). / А.В. Квятковская. — Вильнюс : Diemedžio, 1998. – 327 с.

6. Васілевіч, У.А. Памінікі / У.А. Васілевіч // Этнаграфія Беларусі : энцыклапедыя ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.] — Мінск : БелСЭ, 1989. – С. 385.

7. Васілевіч, У.А. Радаўніца / У.А. Васілевіч // Этнаграфія Беларусі : энцыклапедыя ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.] — Мінск : БелСЭ, 1989. – С. 420.

8. Традыцыйная сямейная абраднасць беларусаў: гісторыка-культуралагічны аспект / склад, і агульная рэд. В.І. Мішынай. — Наваполацк : ПДУ, 2007. – 220 с.

9. Аўсейчык, У.Я. Абрад «прыкладзіны» ў беларусаў Падзвіння / У.Я. Аўсейчык // Беларускае Падзвінне: вопыт, метадыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зборнік навуковых артыкулаў II Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 20-годдзя археалагічных і этнаграфічных экспедыцый ПДУ), Полацк, 17–18 красавіка 2014 г. : у 2 ч. Ч. 1 / пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача, С.А. Шыдлоўскага. – Наваполацк : ПДУ, 2014. — С. 144–156.

10. Археалогія Беларусі. У 4 т. – Мінск : Беларуская навука, 1997–2001. – Т. 4. Помнікі XIV–XVIII стст. / В.М. Ляўко [і інш.] ; Пад рэд. В.М. Ляўко [і інш.]. – 2001. – 597 с. ; іл.

11. Дук, Д.У. Археалагічныя раскопкі на грунтовым могільніку Туржэц 2 Полацкага раёна / Д.У. Дук // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – 2008. – № 15. – С. 261–269.

12. Чараўко, В.У. Археалагічныя разведкі на грунтовым могільніку каля в. Доўгае Глыбоцкага раёна ў 2010 г. / В.У. Чараўко // Беларускае Падзвінне: вопыт, метадыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: Зборнік навуковых прац міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Полацк, 21–23 красавіка 2011 г. У 2 ч. Ч. 1 / Пад агульн. рэдакцыяй Д.У. Дука, У.А. Лобача. – Наваполацк : ПДУ, 2011. – С. 130–134.

13. Чараўко, В.У. Археалагічныя разведкі на грунтовым могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2010 годзе / В.У. Чараўко // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – 2012. – Вып. 23. – С. 379–383.

14. Чараўко, В.У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага

---

раёна ў 2012 г. / В.У. Чараўко // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – 2014. – Вып. 25. – С. 382–389.

15. Чараўко, В.У. Археалагічнае вывучэнне могільніка каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2011 г. / В.У. Чараўко // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы: матэрыялы Міжнар. навук. канф.; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]; навук. рэд., уклад. В.М. Ляўко. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – С. 417–426.

16. Чараўко, В.У. Археалагічнае вывучэнне грунтовых пахаванняў XVI–XVIII стагоддзяў на могільніку каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 годзе / В.У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2015. – № 9. – С. 84–89.

17. Чараўко, В.У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля в. Жарнасекава Бешанковіцкага раёна Віцебскай вобласці ў 2013 г. / В.У. Чараўко // История и культура на стыке эпох и цивилизаций: историко-культурное наследие как ресурс и результат развития общества. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 250-летию М.К. Огинского (Минск, 25–26 сентября 2015 г.). — Минск : Белнаучкнига, 2015. – С. 122–127.

18. Черевко, В.В. Археологические исследования на могильнике возле д. Дубровка Городокского района в 2014 г. / В.В. Черевко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2016. – № 1. – С. 153–161.

---

## SUMMARIES

Viktar V. Charauko

**THE COMMEMORATIVE IMPLEMENTS OF RURAL FUNERAL MONUMENTS OF  
BELARUSSIAN DVINA REGION OF THE 14th–18th CENTURIES AND ISSUES IN ITS  
INTERPRETATION IN TERMS OF ARCHEOLOGY AND ETHNOGRAPHY**

Summary: The article is devoted to the interpretation of the commemorative implements, which was found during the archaeological excavations of rural funeral monuments of Belarussian

---

Dvina region of the 14th–18th centuries. In contrast to the grave goods, the commemorative implements was found at little depth. It was the parts of a earthenware vessel. A commemorative implements can be used for ascertaining the date of a funerary monument.

**Key words:** funeral monument, commemorative implements, grave goods, Belarussian Dvina region